

# ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК і МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б  
№ 202 (6178) | 1 верасня 1938 г., чацвер | ЦЕНА 10 КАП.

## СЁННЯ ў ШКОЛАХ ПАЧЫНАЕЦЦА НОВЫ ВУЧЭБНЫ ГОД


### Пад сонцам Сталінскай Канстытуцыі расце і выхоўваецца наша шчаслівая дзетвара. Для яе шырока адчынены дзверы да культуры і ведаў. Совецкія школьнікі! З новымі сіламі, са свежай энергіяй—за выдатную вучобу!



Парад фізкультурнікаў у Менску. НА ЗДЫМКУ: група студэнтаў ордэнаўскага Беларускага інстытута фізкультуры перад парадом.



НА ЗДЫМКУ: калона фізкультурнікаў у Барысаўскага раёна праходзіць па плошчы Леніна.



НА ЗДЫМКУ: калона фізкультурнікаў праходзіць па Савецкай вуліцы. Фото И. Салавейчына.

## ВУЧЫЦЦА НА ВЫДАТНА

Сёння ў школах і вышэйшых навучальных установах пачынаецца новы вучэбны год. З пачуццём вялікай любові да сваёй сацыялістычнай радзімы, да вялікай партыі Леніна—Сталіна шчаслівая савецкая дзетвара, радыёныя юнакі і дзяўчаты пераступаюць парог школы, прымуша за вучобу, за авалоданне ведамі. Пяшчотна і радыёныя яны скажуць: «Добры дзень, школа!»

Васьмігадовыя дзеці ў школу прыдуць упэўнены, іх прыпадзіць шчаслівыя мамы і бацькі і аддадуць у навадзейныя рукі савецкіх педагогаў, нашых школьных выхавальцаў, з поўнай надзеяй на тое, што іх дзеці будуць выхоўвацца ў свядомых грамадзян, палічных патрыётаў краіны сацыялізма.

Вялікі клопаты комуністычнай партыі і савецкай улады аб росце культуры і навуцы працоўных СССР. Вялікі сталінскі клопатаў аб развіцці асветы народнай савецкай дзяржавы знайшла найбольш адпаведнае ў дачыненні да аднаго з найбольш важных асяродкаў дзяржаўнага будаўніцтва, які аднадушна зацвердзіла народнымі выбарнікамі на Другой Сесіі Вярхоўнага Савета СССР. Пры абмеркаванні гэтага пытання на Сесіі ў прамавых дэбатах прыводзіліся яркія лібы і факты, якія гавораць аб поўнай перамозе ленынска-сталінскай нацыянальнай палітыкі. Гэта можна прадеманстраваць і на прыкладзе нашай Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі.

Замест 685 мільянаў рублёў, адпущаных дзяржавай на сацыяльна-культурныя мерапрыемствы ў БССР у мінулым годзе, дзяржаўным бюджэтам на 1938 год прадугледжана 880 мільянаў рублёў. Рост бюджэта на сацыяльна-культурныя мерапрыемствы толькі за адзін год павялічыўся, такім чынам, на 21,2 проц.

У нашай рэспубліцы функцыянуе зараз 7,069 школ. У іх навучаюцца больш і мільёна дзяцей, працуе 32.050 настаўнікаў. Дзеці нашай краіны штодзённа адчуваюць на сабе бацькоўска-сяляцкі клопаты нашай партыі, нашага ўрада. Характэрна прывесці толькі адзін прыклад. Калі ў 1914 годзе на народную асвету расходвалася на чалавека каля 60 капеек, то ўжо ў 1937—38 гг. расходвалася на 101 рублю на кожнага чалавека. Гэта магчыма толькі ў краіне сацыялізма, дзе мудры генаў Вялікага Сталіна ўзняў працоўнага чалавека на небывалую вышыню.

Савецкі народ з радзімою сочыць за развіццём сваіх дзяцей. Шырока шыляць авалоданне ведамі і багаццем культуры адарыты перад імі. Партыя большэвікоў, савецкі ўрад ставяць усе ўмовы для гэтага. Залача заключаецца ў тым, каб органы народнай асветы, настаўнікі скарысталі гэтыя ўмовы і вабяшчэлі магчымасць нашым дзецям нармальна пачаць вучэбны год з першага дня вучобы і вучыцца сур'ёзна, глыбока, вызываючы гэтым любоў да сваёй мацяры-радзімы.

Задачы вялікай дзяржаўнай важнасці ставяць перад нашай школай і настаўнікамі. Выканаць іх гатовы атрал савецкіх педагогаў, гатовы большасць нашых школ. Аднак, мінулы вучэбны год паказаў, што гэтыя задачы поўнасьцю яшчэ не выкананы, што на фронце народнай асветы не ліквідаваны вынікі школьніцтва, не наведзены большыя парадкі па ўсіх без выключэння школах. З усяй відэочысна аб гэтым сведчыць той факт, што ў многіх раёнах рэспублікі (Халопенічы, Круглае, Глук і інш.) некаторыя школы ўсталяюць у новы вучэбны год непадрыхтавана. Асабліва ганабоа становіцца з пачатковымі школамі. Тут мала таго, што школы не ўсюды забяспечаны пампашанымі, —нама таксама дастаткова колькасці настаўнікаў.

Не выканана да пачатку вучэбнага года важнейшае ўрадавае заданне з будаўніцтвам новых школ. З 60 новых школ да вучэбнага года падрыхтаваны адзінкі, астатнія азначына марудна будуюцца. Наркамасветы, нізавым органы народнай асветы праявілі тут недапушчальную бесклапотнасць.

Факты вынікаў мінулага вучэбнага года гавораць і аб тым, што яшчэ не ў ўсіх школах выдзялена сур'ёзнае барацьба з педалагічнымі контррэвалюцыйнымі вымысламі аб тым, што, моў, у кожным класе немінуч паўны процант неапазваючых, другогоднікаў. Вось чаму побач з тым, што мы маем сотні школ, якія лабіліся выдатнай паспяховасці, у нас ёсць яшчэ школы (асабліва ў Менскай і Віцебскай вобласці), дзе другогодніцтва ласягае не адзінка, а дзесяткаў чалавек. З першага-ж дня вучобы ў новым вучэбным годзе граба адбываюцца бясплатнае барацьбу другогодніцтва, штодня павышаюць якасць вучобы, скарыстоўваючы для гэтага ўсе дадзеныя педагогічнай навуцы. Справа гонару кожнай школы, кожнага настаўніка, асабліва класнага кіраўніка, роля якога велізарная, у гэтым вучэбным годзе не менш другогодніцтва.

Адно з рашучых і адважных аздад школ з'яўляецца барацьба за ўсмернае паліпашенне палітычнага выхавання дзяцей. Як ні прыемна, але факт, што ў нашых школах ёсць яшчэ сям-там несавецкія металы выхавання. Возьмем, напрыклад, Ануфрыўскую школу Мясціслаўскага раёна. У мінулым годзе дырэктар гэтай школы тав. Жарнасекаў выгнаў вучняў з уроку, ужываў фізічныя меры ўздзеяння.

Ці не зразумела, што такія, з даводу сказаць, металы выхавання нічога агульнага не маюць з прыніпамі работы савецкай школы. Комуністычнае выхаванне мае на ўвазе штодзённую, прапалітарную работу з вучнем у школе і па-за школай, работу глыбокую і ўдумлівую.

Выхваць вашу дзетвара ў комуністычным духу можа толькі той настаўнік, які сам прасякнуў большэвіцкай ідэянасцю, адданы партыі і ўраду, які кожны ўрок свай, кожны крок сваёй дзейнасці падпарадкоўвае ідэям Леніна—Сталіна.

Вядучая роля ў комуністычным выхаванні школьнікаў належыць камсамолу і піонерскім арганізацыям, якія, на жаль, яшчэ дрэнна працуюць. Камсомол павінен прыняць дзейныя меры, каб палітычнае выхаванне ў школе было выдатным, каб школьнымі важнікамі былі лепшыя з лепшых камсомольцаў.

Трэба не абыць таксама бацькоў. Іх роля ў справе комуністычнага выхавання дзяцей велізарная. Яны, як правільна пісалі бацькі вучняў 7-га «б» класа 45-й менскай школы, («Звязда» ад 29 жніўня), павінны быць у школе не раз у год, а сістэматычна і адказваць на ўрадавыя са школы, настаўнікамі за выхаванне сваіх дзяцей.

Органы народнай асветы абавязаны на-большэвіцку з першага-ж дня вучобы арганізаваць палітычную вучобу настаўнікаў, стварыць усе ўмовы для іх палітычнай адукацыі. Трэба старацца арганізаваць металычную дапамогу настаўнікам, забяспечваючы якасць кожнага іх урока.

Шырока адчынены дзверы да культуры і ведаў для дзесяткаў мільянаў вясёлай, здаровай і таленавітай дзетвары нашай краіны. Вялікая хартыя праўоу чалавечтва — Сталінскай Канстытуцыі абавягае права на асвету для ўсіх грамадзян СССР, як адно з велізарнейшых дасягненняў сацыялістычнай дзяржавы. Няхай-жа скарыстоўваюць нашы дзеці гэта вялікае права на росквіт сваёй сацыялістычнай радзімы.

З энергіяй, свежымі сіламі і ўдзімам ўсталяюць у новы вучэбны год нашы шчаслівыя дзеці і настаўнікі, няхайшыя вялікай партыяй Леніна—Сталіна выдатна вучыцца і плёна працаваць.

## МАГУТНАЯ ДЭМАНСТРАЦЫЯ ПАЛКІХ СОВЕЦКІХ ПАТРЫЁТАЎ— АГЛЯД ГАТОВНАСЦІ МОЛАДЗІ ПАГРАНІЧНАЙ БЕЛАРУСІ

\*\*\*

### КРОЧЫЦЬ МАЛАДОСЦЬ...

\*\*\*

Дзень 30 жніўня сталіца ордэнаўскай БССР — Менск — перажыла, як адзін з яркіх, святочных дзён. Гэта было незвычайнае свята малалосці, прыгожасці, лоўкасці — парад фізкультурнікаў, прысвечаны 20-годдзю ВЛКСМ.

— Звонкая радасць, жыццёўпаўненасць, вяселосць абудзіла вуліцы. Чырвань сніжкоў гарманіравала з агарэлымі, дужымі пеламі, тварамі. Народ наш ад малага да вялікага на сваім знешнім выглядзе нічога старага ўжо не носіць. Радасць і шчасце жыцця зрабіла ўсіх здаровымі, вясёлымі. 15 тысяч грамадзян нашай радзімы прайшло праз плошчу імя Леніна.

— А плошча сустракала ветліва. Насупроти помніка неўміручаму Леніну на вялікім палотнішчы ў кветках, арнаментам, — шчырыя словы прывітання таму, імя якога ў сэрцах кожнага працоўнага. Гэтыя словы — выражэнне ўсяго, што адбывалася на парадзе, што адбываецца сёння і будзе адбывацца заўтра. Тут-жа, аздобленыя кветкамі, партрэт любімага правалды таварыша Сталіна і яго верхні саратнік таварышоў Молатава, Кагановіча, Калініна, Варашылава, Андрэева Мікіяна, Ежова, Жданова.

— У 12 гадзін пачаўся парад. На ўрадавую трыбуну прыйшлі тт. Панамарэка, Наталевіч, Кісялёў, Аваньёў, Населкін, Кавалёў, Грэкавіч і інш.

Сакратар ЦК ЛКСМБ тав. Кавалёў і старшыня Камітэта фізкультуры і спорта пры СНК БССР тав. Цыкль аб'яўляюць калоны і вітаноса з Фізікультурнікамі. Затым тав. Кавалёў аяртаецца да ўдзельнікаў парадка з правам. Ён гаворыць аб шчасці быць маладзім, аб подвігах і мабілізацыйнай гатовнасці савецкай моладзі.

— 3 імем любімага Сталіна, — гаворыць тав. Кавалёў, — Аляксей Стаханаў тры годз назад пакаў пачаць выдатную руку ў нашай краіне. 3 імем вялікага і любімага Сталіна ў сэрцы палкі патрыёты нашай радзімы, любячыя пагранічнікі, байцы і камандзіры Далёкаўсходняга Чырвонасцяжнага фронту, адстаялі свяшчэнныя рубяжы нашай радзімы. 3 імем любімага Сталіна моладзь Беларускай ССР гатова ў любую хвіліну стаць на абарону заходніх граніц вялікай краіны сацыялізма.

Прыгожая музыка... Музыка вялікай радзімы, вясны чалавечтва. Лёгімі, але шчырым крокам пайшлі дэманстрацыя. Мускулістыя юнакі пранеслі спігі — сімвал веры ў вялікі пераможны сцяг Маркса — Энгельса — Леніна — Сталіна. За імі прайшла выдатна аформленая машына. На ёй ад-

стравава ітчасне жыць у адзінаці саюзных рэспубліках пад кіраўніцтвам вялікага Сталіна. Адзінацшаш твям вялікага Сталіна. Адзінацшаш твям — любімы і адзіны!

Красачна прайшла калона менскіх школьнікаў. Яны неслі абвіты кветкамі плакат — выражэнне іх думак: «Вялікае дзякуй таварышу Сталіну за шчаслівае дзяцінства». Дэманструючы сваю любоў да мацяры-радзімы, школьнікі пранеслі транспаранты, адлюстроўваючы магучасць нашы на зямлі, у небасях і на моры. Яны ішлі ў форме лётчыкаў, танкістаў, маракоў. Так, яны будуць імі!

Затым чоткась, стройнасць прадэманстравалі студэнты фізкультурных навучальных устаноў. Яны прадэманстравалі сваю гатовнасць да працы і абароны. Фізікультурныя прылады сёння, яны замяняць заўтра, калі трэба будзе, на вінтоўкі, кулямёты.

Гатовнасцю да абароны сваёй радзімы прасякнуты кожны крок фізікультурнікаў. Малы і стары песняць адзіную думку: «калі заўтра вайна — будзь сёння да паходу гатовы». Вось крокчэ фізікультурнікі пагранічнай Палескай вобласці. У першых радак—слаўныя самадзейнікі Хойніцкай МТС. Пад гукі марша «Если заўтра вайна, сурова наспіўшы бровы, праходзіць у шэразе з моладдзю 68-га вайсковы вартыяні Аляксандр Рэвінчык, побач—68-гадовая калгасніца Мальвіна Лобан.

У прыгожым такце, мускулістыя, загаволеныя прайшлі фізікультурнікі іншых абласцей рэспублікі, фізікультурнікі частей Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, пагранічных войск, скарыстоўшы аб'яднаньня.

Вось фізікультурнікі Сталінскага раёна правосіць паю на тэму: «Жыць стала лепш, жыць стала вяселле». У жыццёвым тэмпе пары выконваюць беларускі народны танец «Крыжачок». На машынах прадэманстравалі фізікультурнікі з дэскамі, ядрамі, дэманструючы сваю фізічную загартванасць. За імі рухаецца машына, аформленая на тэму: «Граніца на замку» Зоркі пагранічнікі глядзяць у далечынь, побач з ім адны верны памочнік — сабака. Далей — ідуць калоны, трымаючы напачатку вінтоўкі, ідуць кулямётчыкі, санітары. Малалыя патрыёты гатовы абараняць грудзі сваё радзімае жчпці!

Пад гукі песні «Малодосць» зьяўраша шэсць фізікультурна моладзь, гатовая да працы і абароны. Яны прадэманстравалі лоўкасць і выноўліваць, рост спартыўных арганізацый, прадэманстравала сваю баявую мабілізацыйную гатовнасць. Хай ведае вораг, што савецкая моладзь — гэта сіла, лоўкасць, адвага, герызм.

## „ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА...“

Як бурна мора калышэцца стройныя рады. Па гібкіх бронзавых целах разлілося малодзе сонца. Гэта роўным, цвёрдым крокам ідуць малалыя савецкія багатыры. У іх поспе — магучасць, сіла, прыгожасць і веліч нашай радзімы.

Усё казачнае і багатае жыццё ордэнаўскай Савецкай Беларусі кіпела біла крынічай тут, на гудкіх вуліцах, плошчах на зялёным стальёне. Як галубы ў руках дэманстрантаў трапіліся араматныя кветкі. Сярод цягаў і кветак мора быццам стайкі чырваногрудых снігорука мякка і рытмічна танцавалі шчаслівыя дзеці. Як радасна ім уступіць у жыццё! Шырока лжыць перад імі з вясёлай будучыня светлая дарога ў свет, поўны сонца, разумнай працы, творчасці і шчасця. Не можа спакойна ўстаць на месцы сімвал, як дунь, палескі дзед. Гледзячы на шчаслівых унукаў, сінюй і лачок абноўленай зямлі, яго сэрца да краёў напаяецца радасцю. У дзеда за плячыма нібы вырастаюць крылы, міжволіна пачынаюць каляць ногі і ён пукаецца ў скокі. Прыгожа танцуе дэлегацыя фізікультурнікаў Палескай вобласці!

Па зялёным барханах сталёвага плаўна рухаецца вялікая сталёвая каробка. На правым не баку чырвачыюць аялікі літары «Барысаў». Вялояны юнакі і дзяўчаты дэманструюць сваю лоўкасць, адвагу, смеласць, майстэрства. Вялікая, жывая, усмяяная шчыма вырастае перад урадавай трыбунай піраміда.

— Першаму другу фізікультурнікаў таварышу Сталіну гарача прытанне!

3 даўноснага вянка рознакаляровых сцягаў палымаюцца ў вышывы, як гронавы мяк, пабудаваныя з лоўкіх і гібкіх пел віцебскіх фізікультурнікаў і фізікультурнік вясня. Гэта оявіла сэрца нашай палейты — «Крэпла, над якім ярка палююць праменьныя крэмавокі зьвяды. На вясні б'юць курацы. Нясенца магутны пролетарскі гімн «Інтернацыянал». Пяер ён каляно сэрца яшчэ глыбей, мацней.

Вяселі, дзівосны парад! Але і грозны! Ён прадэманстравалі бязмежную любоў і адданасць малалых савецкіх патрыётаў сваёй сацыялістычнай радзіме, комуністычнай партыі, свайму бацьку, настаўніку і другу таварышу Сталіну.

Грознае, крывае слова «вайна» не палюхае савецкую моладзь. Выхаваная

## НЯХАЙ ЖЫВЕ СТАХАНАЎСКІ РУХ

Велізарныя поспехі ва умацаванні нашай ваеннай магучасці, у росце індустрыі і народнай гаспадаркі і ўзняці добрайбыту ўсіх працоўных заснаваны на тым, што сацыялізм уключае ў сябе, як абавязковую ўмову, развіццё ініцыятывы саміх працоўных да павышэння прадукцыйнасці працы.

Толькі сацыялізм нараджае стаханаўскі рух. Тэмпы работы ў нас у некаторых галінах выходзяць на першае месца ў свеце. У гэтым заслуга нашага паспяховага руху да вялікай будучыні.

Свет ніколі яшчэ так блізка не падыходзіў да грані страшэннай вайны, перад якой вайна 1914—16 гг. пажакапа нам толькі прыказкай.

Генаў таварыша Сталіна арганізоўвае магучы працідзельне гэтаму гатоваму разрабіцца знішчэнню чалавечтва. У рабоце на умацаванню міру на зямлі таварыш Сталін, Ленінска-Сталінскай партыі і савецкі ўрад абавіраюцца на асноўныя сілы: Чырвоную Армію дзямі паказваюць на справе сваю нескрашальную магучасць і волю да перамогі, на бурна растуцую

калгасную гаспадарку і на растуцую і мацнеючую рабочую ініцыятыву ва ўзняці прадукцыйнасці працы — на стаханаўскі рух.

Стаханаўскі рух — у шахтах, на чыгунках, на заводах і фабрыках, у сельскай гаспадарцы — гэта, перш за ўсё, барацьба за мір, за камунізм.

Той дзень, калі Аляксей Стаханаў вырабуў 102 тоны угляю, быў чорным днём для савецкага фашызма. Гэта быў дзень, калі ўвесь свет убачыў, як крывава прадукцыйнасці працы ў сацыялістычным грамадстве крута пайшла ўверх, а крывава прадукцыйнасці працы ў капіталістычных краінах нізкіхля прадэжада палаць. Дзейні ясна, што гэта азначае, што гэта прадрамае. Гэта азначае і прадрамае немінуцую перамогу камунізма ва ўсім свеце і немінуцую чорную пагільбь капіталізма з усімі яго звышчаснымі і зварожымі формамі.

Няхай жыве стаханаўскі рух! Няхай жыве ініцыятыва перадавых рабочых, распыраючых сваім прыкладам гэты рух у самых шырокіх колах працоўных. Аляксей ТАЛСТОЙ.

## ПЛЕНУМ МЕНСКАГА ГОРСОВЕТА

31 жніўня ў клубе імя Сталіна адбылося пасяджэнне пленума Менскага гарадскога савета. Даклад аб рабоце Другой Сесіі Вярхоўнага Савета Саюза ССР зрабіў дэпутат Вярхоўнага Савета СССР тав. Ванеў.

Пленум выбраў выконваючым абавязкі старшыні горсавета тав. Любца Бугеня Фрыдрыхавіча, абавязкі старшыні (БЕЛТА).

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

Ператворым фабрыку ў крэпасць абароны

Таварыш Сталін у сваім адказе прагаварыў тав. Іванову ісаў: «Трэба ўвесці наш народ трымаць у стане мабільнага гатоўнасці перад тварам небяспечнай ваеннай напад, каб ніякі «выпадковы» і ніякі фокусы нашых знешніх ворагаў не маглі засцігнуць нас зняпачку».

Апошнія падзеі на нашых далёка-ўсходніх граніцах, у раёне возера Хасан, з усяй нагляднасцю паказалі ўсім саветскаму народу, што імперыялістычны драпежнікі рыхтуюць напад на першую ў свеце сацыялістычную дзяржаву рабочых і сялян—Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік.

Партыйная арганізацыя менскай швейнай фабрыкі «Кастрычнік», ажыццяўляючы ўказанні правядзена народна таварыша Сталіна, па-большавіцку ўзялася за рашучую перабудову і палітычнае абароннай работы і палітычнае абароннай работы ў асабліва ўважліва арганізавана Асаовіхіма. Пытанні абароны зараз занялі ў нас цэнтральнае месца ва ўсёй партыйна-масавай рабоце. Перш за ўсё, мы пачалі а умацаванне Асаовіхіма. Для работы ў савет Асаовіхіма вылучаны лепшыя камуністы, якія любяць ваенную работу. Старэйшы фабрычнага савета выбран адзін з лепшых актывістаў абароннай работы член партыі тав. Гінзбург, яго намеснікам — член партыі тав. Анцельвіч. Новы савет савета ўзяўся па-большавіцку за работу.

З вялікім удзелам адначасу ўвесь рабочы калектыў фабрыкі традыцыйна, дзень саветскай аяшчы. У залённым театры парка імя Горькага на гэтую ўрачыстую сабраваць аўшх трох тысяч рабочых фабрыкі і іх сем'яў. Работы з вялікай цікавасцю слухалі змястоўны даклад аб міжнародным становішчы. Пасля даклада выступілі лепшыя актывісты абароннай работы — парашуціст тав. Бахроў, рабочы тав. Рабіновіч і многія іншыя. Выступілі таварышы ваяцкія ўсіх рабочых фабрыкі маваць абаронную магучасць нашай краіны, уступаць у рады Асаовіхіма, уключыцца ў сацыялістычнае саборніцтва па авалоданню ваеннай справы.

Правядзены масавыя мерапрыемствы, звязаныя з абароннай работай, ужо даў стаючыя рэзультаты. Значна ўзрасла колькасць арганізацыі Асаовіхіма. Толькі за апошніх дзён лічэльна павялічыўся на 155 чалавек. Уста-го-ж на фабрыцы ёсць каля тысячы членаў Асаовіхіма. З іх 200 чалавек— актывісты абароннай работы.

Вялікую работу праводзіць асаовіхімаўская арганізацыя па ваеннай падрыхтоўцы рабочых. У нас падрыхтавалі 160 варапылаўскіх стралкоў, 22 вадзіцельскія машыны, 7 парашуцістаў, 250 значкістаў ППХА і рыхтуюць зараз аднаго пілота без адрыву ад вытворчасці. 350 рабочых нашай фабрыкі свай волтук правялі ў лагерах Асаовіхіма.

З ліку актывістаў-асаовіхімаўцаў вырасілі падрыхтаваны кіраўнікі абароннай работы. Напрыклад, казды-

дат партыі тав. Рабіновіч і камсамолькі тт. Рогова і Еўсёвіна скончылі курсы інструктараў ППХА і зараз працуюць кіраўнікамі гурткаў на фабрыцы.

Актывісты абароннай работы ў нас карыстаюцца ўсеагульнай павягаю, яны з'яўляюцца лепшымі стаханавцамі на вытворчасці. Член партыі тав. Кутман узначальвае асаовіхімаўскую арганізацыю пяха № 1. Гэты пях з'яўляецца паказальным у паста-воўны абароннай работы. У амене, дзе працуе тав. Кутман, налічваецца 200 членаў Асаовіхіма. Прыкладам для іншых з'яўляецца непартыйны большавіч тав. Васілеўскі. Працуючы ў цэху № 3 зборшчыкам членскіх уносаў Асаовіхіма, ён дабіўся таго, што яго брыгада ахоплена на 100 процантаў членам. Лепшая работніца тав. Гайдзіберг добра працуе па абмену асаовіхімаўскіх білетаў. Такіх людзей актывістаў, якія аддаюць усе свае сілы і волю ўмацаванню абароннай магучасці нашай радзімы, на фабрыцы сотні.

На фабрыцы ёсць і прымуўнікі, якія ў гэтым годзе павінны быць пайсці ў рады Чырвонай Арміі. Мы гаварым тым, што выхаваны фабрыка-прымуўнікі—уваляюцца ў армію маючы па некалькі ваенных спецыяльнасцей. Ёсць, напрыклад, прымуўнік-комсамольца тав. Пашкевіч. Гэта вянты парашуціст, ён мае 10 прыжкоў з самалёта. Яго крудзі ўпрыгожваюць чатыры значкі.

Але дасягнутыя поспехі нас не вадывольваюць. Совет Асаовіхіма зараз разгортвае сетку новых гурткаў, як ППХА, стралковы і інш. Дзесяткі людзей таксама рыхтуюцца да здычч нораў на значок ГПА.

Умацоўваючы абаронную работу на фабрыцы, партыйны камітэт ўлічвае, што 90 проц. калектыва рабочых—гэта жанчыны, з якіх больш 50 проц. моладзі. Ёсць чаму мы аддаем сур'ёзную увагу і разгортванню работы таварыства «Чырвоная Крыжа». Зараз на фабрыцы гэтым таварыствам ахоплена каля 500 чалавек, сярод якіх многія з'яўляюцца значкістамі ГСА. Гэтую арганізацыю ў нас узначальвае стаханавца фабрыкі член партыі тав. Шостак. Яна добра арганізавана, валаддае ў цехах лекцыі, гутаркі.

Не глядзячы на дасягнутыя поспехі ў рабоце асаовіхімаўскай арганізацыі мы маем яшчэ рад сур'ёзных недахопаў, а галоўнае — больш паловы рабочых яшчэ не з'яўляюцца членамі Асаовіхіма. Партыйная арганізацыя ставіць асноўнай сваёй задачай — дабіцца лічэльнай недахопаў, тармажачых разгортванне абароннай работы, шырока скарыстоўваючы асаовіхімаўскі актыві. Пры дапамозе ўсёй грамадска-спі фабрыкі мы ператворым нашу фабрыку ў непрыступную крэпасць абароны.

Б. Л. ЛІБЕРМАН, сакратар парткома менскай швейнай фабрыкі «Кастрычнік».



На фікультурыным параде ў Менску. Фото Я. Салавейчына.

Сёння першы дзень прызыва ў рады Чырвонай Арміі

Кафэрэнцыя прымуўнікаў Віцебска

Звыш 800 прымуўнікаў—малых стаханавцаў фабрыкі і заводаў Віцебска—былі ўдзельнікамі гарадской кафэрэнцыі. Яны праслухалі даклад аб міжнародным становішчы і аб задачах прымуўнікаў з вялікай прамавай выступілі механік-стаханавец фабрыкі КИМ тав. Брэда. Ён заявіў:

— Набліжаецца сама шчаслівы дзень у майм жыцці. Хутка я буду байцом Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі. Гэта для мяне вялікі гонар.

Мы, малалыя патрыёты нашай радзімы, добра ведаем, што фашысцкім псам сцяпна сакавітыя землі Савецкай Украіны, прасторы Савецкага Далёкага

Ваенна-тактычная ігра комсамольцаў

СМАЛЯВІЧЫ. У 2 гадзіны раніцы 29 жніўня трымаючы гулком паруючы нацыю пішыно. Гэта быў сігнал комсамольцам да выхату на двухдзённую ваенна-тактычную ігру.

Ігра прайшла цікава. Выдатна дзейнічалі роты наступаючых пад кіраўніцтвам тт. Лагуноўскага і Шарбунскага. Работы тэрэвазда, комсамольца тав. Караўка добра справіўся з работай рэдактара ротнай насаеннай газеты.

Будзьце выдатнымі байцамі Чырвонай Арміі!

Пісьмо мацеры прымуўнікаў

У гэтым годзе ў Чырвоную Армію ўходзяць два сыны Гіты Кунінай, члена віцебскай арміі «Чырвоны Кастрычнік». Тав. Куніна звярнулася ў рэдакцыю газеты «Віцебскі рабочы» з пісьмом, у якім піша:

— Мы, я і муж, ні на адну хвіліну не забываліся аб тым, што сваёй дзяцей трэба выхоўваць у духу бязмежнай адданасці нашай любімай радзіме. Мы пасылаем сваё сэрца ў рады Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі з цвёрдым перакананнем, што яны не зліяць рабочую сям'ю, будучы чэснымі, адданымі сынамі народа. У гэты раласны час, калі яны павінны ўсці ў Чырвоную Армію, я хачу сказаць ад свайго імя і ад імя майго мужа:

Сыны мае! Моцна трымайце баявыя вінтоўкі. Авадывайце складаную ваяцкую справу. Будзьце выдатнымі байцамі нашай роднай арміі, а ў патрэбны час, калі прабе баявая трынога,— будзьце ў першых раллах абаронцаў нашай радзімы. Біце ворага так, каб яму не паваліла было сваёй сваё вясное рыла ў наш саветскі агарод.

Пераход у працівагазах

АСПАВІЧЫ. У гонар XX гадавіны Ленінска-Сталінскага комсамола, надыходзяча Міжнароднага юнацкага дня і пачатку прызыва ў Чырвоную Армію комсамольскі камітэт і савет асаовіхімаўскай арганізацыі ст. Аспавічы 30 жніўня арганізавалі масавы пераход у працівагазах па маршруце Аспавічы—Беравічы—Асіповічы.

У пераходзе прынялі ўдзел 290 чалавек моладзі. Сярод іх—69 прымуўнікаў, 33 значкісты ГПА, 29 ВС і 97 ППХА. Пад гукі аркестра бадэра крочыла моладзь. Алегасця 11 кілометраў была пройдзена за 2 гадзіны.

У гэты дзень у клубе чыгуначнікаў адбыўся вечар, прысвечаны прызыву 1917-18 гг. нараджэння. Пасля даклада Сіламі ўдзельнікаў гуртка самалётна-насіі клуба была паказана ваяцкая мастацкая частка.

УСЕСАЮЗНАЕ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНІЦТВА ЖЫВЁЛАВОДАЎ

Каласнікі Хопенскага раёна, Харкаўскай вобласці, звярнуліся да ўсіх каласніцаў і работнікаў жывёлагадоўчых саўгасаў з вялікім арганізаваным усеаюзнае сацыялістычнае саборніцтва ў жывёлагадоўлі. Яны абавязаліся паспяхова выканаць дзяржаўны план развіцця жывёлагадоўлі, узяць прадукцыйнасць стада, узора падрыхтавацца да зімоўкі жывёлы.

Наркамзем СССР і ЦК профсаюзаў работнікаў ваяцельных органаў, падтрымліваючы ініцыятыву хопенскіх каласніцаў, устанавілі прэміі для лепшых каласніцаў, саўгасаў і раёнаў, якія, паспяхова выканаўшы дзяржаўны план, даб'юцца агульнага значнага палепшання жывёлагадоўлі.

Лепшым раёнам, заваяваўшым першыства ў саборніцтве, будуць уручаны пераходныя чырвоныя сцягі

ПАДПІСАЛІ—І З ПЛЕЧ ДАЛОЎ

У мінулым годзе міжкласны абмен і план сартавых пасеваў у Палескай вобласці амаль быў сарван. Аднак, іраўнікі раёнаў і вобласці не ўлічылі міжкласнага абмену. Ёсць характэрны адзак старшага агранома мазырскага раёна тав. Цірончыца:

— У нас пакуль-што ніякіх даных няма. Мы толькі 3—4 дні нааад паслалі калгасам планы, дзе яны павінны абмяняць насенне.

Старшы аграном Нараўлянскага раёна тав. Фарбер заявіў: «Далатна не скажу... Потым-жа ён вымушан быў прызнацца, што міжкласным абменам раёна не займаецца».

У мінулым годзе пры сярэб сартавым насеннем многа было дадучана грубых памылак, у прыватнасці, парупалі ізаляцыю, ад чаго дзясаты гектараў сартавых пасеваў прыйшлося забракаваць. Такія факты былі ў калгасе імя Калініна, Мозырскага раёна. З прычыны неахававання ізаляцыі забракавана 110 гектараў сартавых пасеваў. Зараз у гэтым раёне аноў паўтарацца практыка мінулага года. Калгас «Чырвоны партызан», Слабадзкага сельсовета, пасеяў сартавым насеннем, а старшыня сусельнага калгаса «Каласнік Мазырскага» Ганчар, не захоўваючы ізаляцыі, побач пасеяў звычайнае жыта. Гэты шкодніцкі факт у раёне і вобласці не атрымаў адпору.

ЗАТРЫМЛІВАЮЦЬ СЦЯГАННЕ ХУТАРОЎ

Пасля апублікавання пастановы ўрада аб аказанні дапамогі калгаснікам, якія перасяляюцца з хутароў у калгасныя цэнтры, 396 двараў калгаснікаў Чашніцкага раёна падалі заявы аб перасяленні іх з хутароў у цэнтр калгаса.

За прайшоўшы час гэтага года з хутароў перасялілася толькі 117 гаспадарак. Перасяленне затрымліваецца з-за няасвоенага афармлення дакументаў на атрыманне крэдытаў. З паловаў 130 заўаб прадастаўлены крэдытаў аформлена толькі 12.

У калгасе «Чырвоны пахар», Вяхоўскага сельсовета, 10 калгаснікаў жагдалі перасяліцца ў цэнтр. Аднак старшыня гэтага калгаса тав. Дарашкевіч нічога не зрабіў, каб аформіць дакументы. У выніку каласнікі не змоглі атрымаць крэдыты.

162 хутары налічваецца ў калгасе Ціпінскага сельсовета, але перасяленне яшчэ не распачата.

У справе сцягання хутароў іраўніцтва чашніцкага раёна і сельсоветы працягваюць поўную бяздзейнасць.

ВОЛНАУ.

КОННЫЯ МАЛАТАРНІ НЕ ПРАЦУЮЦЬ

Марула малопіць збожжа ў калгасе Грыбавецкага сельсовета, Кіраўскага раёна. З 30 конных малатарняў працуюць толькі чатыры. У калгасе імя Лекерта, «Барашча», імя Леніна, «Першае мая» малатарні ўсім не працуюць. Неапрамантаваныя, яны вольваюцца за гумнамі. Старшыні-ж калгасаў роўнадушна разважваюць:

— Да яны копіць часу, памалочім. У калгасе імя Леніна малопіць аўсім не пачыналі. Калгас яшчэ не ралічыўся з ляржавай па абавязковых пастаўках збожжа і аўсім не падрыхтаваў насення да зямляў сярбы.

У калгасе імя Максіма Горькага конная малатарня працуе толькі па 6—7 гадзін у суткі. Каласнікі на малаш-бо выходзяць вельмі позна, у 10 гадзін, робяць ваяцкі абедзеныя перапынкі, а таму і тэмпы работы вельмі павольныя.

Не лепш працуюць у гэтым сельсавеце і складаныя малатарні Берасцеўскай МТС. У калгасе імя Варашылава складаная малатарня за 12 дзён намалочана толькі 16 тон збожжа; яна замест 20 гадзін у суткі працуе толькі 8.

Кантроль з боку раёна і МТС за ходам абмолоту алсутны. Работнікі раёна ў калгасе бываюць вельмі ралка і практычна дапамогі не аказваюць. Гр. ОСІПАУ.

ПАЛІТЫЧНАЕ ВИХАВАННЕ КОМСАМОЛЬЦАЎ

У комсамольскай арганізацыі падраздзялення часці ўвае комсоргам тав. Азіпенца. Вяліка ўвага аддаецца палітычнаму выхаванню комсамольцаў і сацыяльнай моладзі. У падраздзяленні ёсць яманла комсамольцаў у добрай палітычнай падрыхтоўцы, якія па сваёму ўроўню могуць глыбока па першакіраўніцтвах вывучаць творы Маркса, Леніна, Сталіна. Такіх комсамольцаў выявілі і ім даручылі самастойна вывучаць гісторыю партыі па першакіраўніцтвах Кожны з гэтых таварышоў атрымаў індывідуальнае заданне па пэўнай теме.

З вялікім жаданнем і інтарсам узяліся за вучобу комсамольцы тт. Мі-

хайлаў, Кузьмяноў, Банкаў і іншыя. Ім штогадзёна аказваецца ўсемерная дапамога ў самастойнай вучобе.

Адной з мер палітычнага выхавання з'яўляецца таксама выкананне ровных комсамольскіх даручэнняў. Тав. Ільну даручылі правесці некалькі гутарак у моладзёў аб статыце і праграме ВЛКСМ. Да гэтых гутаркі ён старанна падрыхтаваўся і яна ў яго прайшла вельмі жыва з вялікай увагай і інтарсам слухалі яго байцы. Комсамольскае даручэнне тав. Ільну выканаў добра. Тав. Ільну чынам правёў гутарку комсамольца тав. Кібалаў аб рашэнні ВЛКСМ ЦК ВЛКСМ.

А. Л. ЛЮБІМЦАУ.

Дзясці за спяной высокай трыбуны звонка заспяваў матор. На чорную ларожку, ахайляючую зялёнае поле стадыёна, імкліва выскачў матыцкі. На ім у напружаных позах чатыры спартсмены. Дзв'ючына згранатаў руцця пілы глядзіць у далечыні. За ёю юнак і вінтоўка ў руках. Ніжа прыгнуўся к рулю баявой машыны вадзіцель. Над галоўнай гэтай групой, адлюстраванай мабільнаму гатоўнасць саветскага народа,—алы сцяг з вытанчаным на ім партрэтамі геніяльных правадзроў перадавога і прагрэсіўнага чалавечтва Леніна і Сталіна.

Так пачаўся святы на стадыёне «Дынама». Услед за першым матыцкім на стадыёне з'яўляюцца другі, трці,— дзясці. Быстрыя машыны слухаць пастанентамі пудоўных жытых скульптур.

На невялікіх машынах змяшчаюцца 3—4 і нават 5 фікультурыкаў. І не толькі змяшчаюцца. Яны ствараюць выдатныя спартыўныя групы. Ёсць юнак і дзв'ючына, сточына на хістай пляцоўцы, высокая палымаюць эмблему Саветскага Саюза—сэрп і молат. Ёсць імчача адна за адной групы гімнастаў, пабудаваных пірамід. На алых матыцкіх—сапраўдныя рухомыя крэпасці. Упералле кулямётчыкі, падрыхтаваны к бою сваёй грознае ўзбраенне. Над ім дзв'ючына-снайпер з вінтоўкай ля пляца.

На стадыён выскачваюць дзясці матыцкаў. Імчача, нібы павятраныя знішчальнікі, красачна аформленыя крыламі і невялікімі прэзелерамі, машыны, узброеныя кулямётамі. Валіцелі ў працівагазах, вадзіцелі ў проціпартыіх касцюмах, вадзіцелі-дзв'ючына і санітарныя сумкі за плячымі ўстаўлена вядуць свае машыны.

Сотні школьнікаў, выбягаюць ва-

МОЛАДАСЦЬ, ПРЫГОЖАСЦЬ І СІЛА

СВЯТА НА СТАДЫЁНЕ „ДЫНАМА“

Тысячы глядачў адзавоў грамадой, аваячы ў гонар тварца бязбалабачна дзясціна юных шчаслівых грамадзян саветскай краіны.

На вяселі стадыёна—фікультурыкі Палескай вобласці. Яны выконваюць складаны комплекс гімнастычных рукаў. У далечыні раздзяюцца гукі гармошкі. Авансоль песьні і пляскі Хойніцкай МТС выконвае народныя танцы «Крыжачок». У першай пары танцуючыя—убелены сіваёнай каласнік Рэзнічанка.


Бурную, поўную захваллення пляску перарывае сігнал трывогі. Момент—і ў руках фікультурыкаў з'яўляецца зброя. У песным строі, па-чырвоначармёску чыкаючы крок, з баявой песняй:

«Еслі загра вояна, Еслі загра вояна, Будь сегодня к походу готов» Яны ўходзяць са стадыёна, дэманструючы гатоўнасць арміі саветскіх фікультурыкаў даць сакрушальны адпор любому ворагу.

На полі з'яўляецца нібы самалёт. Строй фікультурыкаў спартыўнай школы адлюстраввае акрэсленне яго крылаў, фюзеляжа, матараў. Самалёт рассыпаецца, каб ператварыцца ў запейліва пабудаваную пірамідку з загараўных мускулістых пел.

Па краях стадыёна востраўваюцца дзвэ перагні статычкі і сільных юнакоў і дзв'ючат Яны сляваюць:

«Звоны, как птцы, одна за другой Песня летят над советской страной. Весел налет городов и полей— Жить нам лучше Жить стало веселее».



На фікультурыным параде ў Менску. НА ЗДЫМКУ: фікультурыкі-дынамаўцы працягваюць каля ўрадавай трыбуны. Фото Роготына.



Парад фікультурыкаў у Менску. НА ЗДЫМКУ: частка аформленага залона дынамаўцаў. Фото Роготына.



